

Сіманоўскі С.І. Тыпологія параўнальных палітычных даследванняў // Весці БДПУ. 2004. № 1. С. 40-43.

Аналізу юца асноўныя тыпы параўнальных даследванняў, якія прыменяюцца ў сучаснай заходній параўнальнай паліталогіі. Разглядаюцца галоўныя метадалагічныя праблемы тэхнолагіі паліталагічнага параўнання розных накірункаў.

Біблиограф. – 7 назв.

SUMMARY

Article is devoted to the basic types of comparative researches, which are applied in modern western political science. The main methodological problems and technologies of political comparisons are considered.

Сіманоўскі С.І.

ТЫПАЛОГІЯ ПАРАЎНАЛЬНЫХ ПАЛІТЫЧНЫХ ДАСЛЕДВАННЯЎ

Метадалогія параўнальнага аналізу з'яўляецца адным з галоўных накірункаў у сучаснай сусветнай паліталогіі. Тэарэтычныя даследванні метаду параўнальнага аналізу ў палітычнай науцы можна сустрэць у працах вядомых амерыканскіх вучоных-кампаратывістаў Б.Г.Петэрса, Р.Х.Чылката, Дж.Б.Мангейма, Р.К.Рыча і інш., а таксама іх расійскіх калег Голасава Г.В., Ілына М.В., Смаргунова Л.В.

Параўнанне выступае агульной устаноўкай пазнання. Параўноўваючы розныя працэсы, факты, элементы, структуры, з'явы і паняцці вучоны-кампаратывіст імкненца знайсці нешта агульнае ці рознае паміж імі.

Трэба адзначыць, што параўнанне не выступае ў якасці самацэлі навуковага паліталагічнага даследвання, а з'яўляецца адным з яго эфектыўных метадаў. Задача палітолага заключаецца ў tym, каб знайсці заканамернасці развіцця і ўзаемадзеяння палітычных працэсаў, з'яў, феноменаў, а таксама распрацаваць канцэпцыі і мадэлі эфектыўнага развіцця палітычных сістэм.

Параўнанне ў гэтым выпадку выступае не проста метадам, а метадалагічнай стратэгіяй, якая закранае вобраз прадмета вывучэння, зыходную канцэптуальную структуру, даследніцкія гіпотэзы, інструменты вымярэння і аналізу эмпірічнага матэрыялу і навуковы вынік – сінтэзаваныя канцэпцыі і класіфікацыі, мадэлі і тэорыі. Такім чынам яно з'яўляецца не столькі тэхнікай супастаўлення, адлічэння ці аб'яднання, колькі даследніцкім светапоглядам.

У цяперашні час у палітычнай науцы шырока ўжываюцца розныя тыпы параўнанняў.

Адным з найбольш арганічных для навуковага аналізу з'яўляецца **марфалагічны тып параўнанняў**. У гэтым выпадку з'явы супастаўляюцца па форме, пераважна па структурам і функцыям. Характэрныя прыклады марфалагічнага параўнання – “сартаванне” палітычных сістэм з дапамогай класічнай трыйды “манархія – арыстакратыя – дэмакратыя” ці структурных мадэляў падзелу ўлад. Годнасць марфалагічнага параўнання састаіць у tym, што самі працэдуры і іх вынікі адносна лёгка фармалізуюцца. Разам з tym пры яго

выкарыстанні непазбежна ігнаруеца элементны склад тых з'яў, якія парабоўноўваюцца, іх змест, субстанцыя, сістэмная цэласнаць.

Блізкім да марфалігічнага тыпу выступае **субстанцыянальнае парабоўнанне**, пры яком суадносяцца не формы, а іх напаўненне – субстанцыя. Такое парабоўнанне праводзіцца на падставе элементнага саставу аб'ектаў супастаўлення, напрыклад, устаноўкі, якія вызначаюць палітычныя дзеянні. Для яго характэрна выкарыстанне катэгорыі палітычнае культуры. Парабоўнанні дадзенага тыпу дазваляюць працаўцаў з палітычнымі ўтварэннямі і з'явамі, якія маюць супярэчлівую і неадназначную структуру і шырока прымяняюцца пры даследванні ўсходніх, постсавецкіх і падобных ім палітычных сістэм.

Марфалагічны і субстанцыянальны тыпы парабоўнання адносяцца да катэгорыі аналітыка-сістэмных і будуюцца на выкарыстанні базавых аналітычных характарыстык сістэмы – яе склада і структуры. Улік сінтэтычных аспектаў сістэмы адчыняе шлях да асобных тыпаў парабоўнання – міфалагічнага і інтэгральнага. З прычыны сваёй сінтэтычнасці абодва гэтыя тыпы няпэўныя з пункту гледжання стандартных працэдур і крытэрыяў навуковага аналізу. У той жа час яны цалкам дастасаваны для атрымання палітычных ведаў, якія пры выкананні шэрагу ўмоў могуць лічыцца навуковымі і складаць элемент навуковых ведаў.

Міфалагічны тып парабоўнання заснаваны на выдзяленні даследваемых катэгорый шляхам выяўлення іх “антыхасцей”, напрыклад, Еўропа, Захад, Цывілізацыя і т. п. з парнымі ім Азіяй, Усходам, Варварствам. Міфалагічны парабоўнанні дазваляюць будаваць дыхатамічныя матрыцы якасцей, якія могуць не толькі атрымаць дактринальнае ці ідэалагічнае значэнне, але і стаць падмуркам для распрацоўкі навуковых працэдур і аналітычных інструментаў.

Інтэгральны парабоўнанні зыходзяць з аналізу элементаў унутранага і зневядзячага асяроддзя, якія ўздзейнічаюць на палітычную сістэму і яе інстытуты. Яны маюць на ўвазе комплексную ацэнку характара і ступені ўплыву на палітычныя інстытуты і працэсы асобных фактараў, напрыклад, геаграфічнага асяроддзя, культуры і г. д., а таксама адваротнага ўздзейння палітыкі на суадносныя асяроддзі. Такога рода абагульненні зыходзяць за межы навуковага аналізу аднак у той меры, у якой прымяняюцца да ўвагі пафактарныя аналітычныя супастаўленні і таму можна гаварыць аб навуковай аргументаванасці інтэгральных парабоўнанняў.

Адмысловы тып парабоўнання ўзнікае пры ўліку тэмпаральнасці, накалення розных уласцівасцей і характарыстык у працэсе функцыяновання палітычных уяўленняў і іх розных мадыфікацый. Такія парабоўнанні магчыма праводзіць у невялікім часавым маштабе, напрыклад, шляхам суаднясення рэгулярна аднаўляючых падзей – выбараў, референдумаў, іншых працэдур. Нярэдка парабоўноўваюцца і аднатыпныя падзеі палітычнай гісторыі. Аднак найбольш выразным і прынцыпіяльным з'яўляецца **эвалюцыйны тып парабоўнання**, г. зн. супастаўленне палітычных сістэм, рэжымаў, з'яў па характарыстыкам, звязанным з азначаным узроўнем эвалюцыйнага развіцця.

Практыка парабоўнальных даследванняў вызначаеца не столькі патрабаваннямі метадалагічнай паслядоўнасці, колькі канкрэтнымі задачамі

абумоўленымі той ці іншай рэальнай сітуацыяй. У выніку ўзнікаюць прагматычныя і, як правіла, комплексныя, неаднародныя тыпы палітычных парадунанняў, якія карэспандуюць з найбольш распаўсюджанымі наборамі даследніцкіх проблем і стратэгій іх вырашэння.

Амерыканскі палітолаг Дж. Петэрс выдзяляе пяць асноўных тыпаў даследванняў, якія “разглядаюцца як часткі парадунальнай паліталогіі” [4]:

1. адзінкавыя краіназнаўчыя апісанні палітыкі;
2. аналіз зыходных працэсаў і інстытутаў у абмежаванай колькасці краін, выбранных па аналітычным высновам;
3. выкарыстанне тыпалогіі і іншых форм класіфікацыйных схем як дзеля парадунання груп краін, так і дзеля выяўлення унутранай палітыкі ў асобных краінах;
4. статыстычны ці дэскрыптыўны аналіз сукупнасці краін, якія азначаны па геаграфічным ці эвалюцыйным паказчыкам для праверкі якой-небудзь гіпотэзы або судносінах пераменных дадзенай “выбаркі”;
5. статыстычны аналіз агульнасусветнага ўзору, які накіраваны на выяўленне структур і/ці тэсціраванне адносін ва ўсім масіве палітычных сістэм.

Акрамя таго, Дж. Петэрс вызначае парадунальныя даследванні, якія ўлічваюць фактары просторы, так званыя “фокусы і локусы аналізу” (foci and loci of analysis), ці часу – “крос-часавыя парадунні, аналіз скрэзъ час” [4, с. 22-25].

Тыпалогія “асобнага выпадку” ці “case-study” парадунне прымяняецца, калі аналізуеца адна краіна (які-небудзь палітычны феномен у асобнай краіне) на фоне парадунання яе з другімі краінамі. Аднак не ўсе кампаратывісты лічаць такое даследванне парадунальным (напрыклад, Дж. Сарторы [5]), але большасць лічыць, што сярод даследванняў па тыпу “асобнага выпадку” можна знайсці парадунальны акцэнт.

Каб падтвердзіць дадзеную методыку, бярэцца тыпалогія даследванняў “асобнага выпадку”, якую пропанаваў А.Лейпхарт. Ён азначае наступныя тыпы парадунальных даследванняў:

- інтэрпрэтатыўнае даследванне “асобнага выпадку” у якім выкарыстоўваеца існуючая тэорыя, каб апісаць выпадак;
- вывучэнне асобных выпадкаў, каб праверыць і падцвердзіць тэорыю;
- вывучэнне асобных выпадкаў для правядзення гіпотэзы;
- даследванні адхіляючыхся асобных выпадкаў [1, с. 691-693].

За выключэннем першага тыпу усе астатнія так ці інакш звязаны з парадунальнымі даследваннямі і могуць трактавацца ў якасці некаторых іх мадыфікацый.

Наогул стратэгія “case-study” даследвання вызначаеца наступным чынам. Вывучэнне асобнага выпадку з’яўляеца эмпірычным даследваннем пры якім, па-першае, існуючы феномен аналізуеца ўнутры яго рэальнага жыццёвага кантэксту; па-другое, межы паміж феноменам і яго кантэкстам не дакладныя; па-трэцяе, выкарыстоўваеца мноства крыніц даказанасці [7, с. 23].

Увогуле “case-study” даследванне (ці даследванне мноства асобных выпадкаў, а таксама асобнага выпадку ў кампаратыўным кантэксце) па праекту не адрозніваеца ад звычайнага даследвання асобнага выпадку. Яно мае свае

перавагі і недахопы. Але яно адрозніваецца ад другіх відаў парабаўнанняў тым, што кожны асобны выпадак разгледжаецца асобна і павінен служыць асобай даследніцкай мэце ў агульным комплексе выпадкаў. Даны тып парабаўнання кіруеца не логікай “выбаркі”, а логікай “рэплікацыі”, г.зн. логікай мноства эксперыменту. “Case-study” парабаўнанне з’яўляецца адным з найбольш распаўсюджаных тыпаў парабаўнальных стратэгій.

Бінарны тып парабаўнання уяўляе сабой стратэгію даследвання двух краін, якая дазваляе выявіць агульнае ці асобнае ў іх палітычным развіцці. Пры гэтым вызначаюць два тыпы бінарных парабаўнанняў: ускоснае і прамое. Бінарнае парабаўнанне з’яўляецца ускосным у тым сэнсе, што любы іншы аб’ект парабаўнання разглядаецца ў залежнасці ад асабістага бачання даследчыка (напрыклад, даследванне А. Таквіля дэмакраты ў Амерыцы дазволіла яму сформуляваць іншае прадстаўленне аб палітычных інстытутах Францыі). Промое бінарнае парабаўнанне з’яўляецца непасрэдным і дазваляе даследчыку з дапамогай гістарычнага метада ўключыць у сферу вывучэння адразу дзве краіны.

Амерыканскі вучоны С.Ліпсет пры аналізе асаблівасцей бінарнага парабаўнання вызначае дзве стратэгіі, якія ўжываюцца ў палітычных даследваннях: імпліцитную і экспліцитную [2, с. 153-213]. Ён падкрэслівае значэнне даследвацельскіх гіпотэз для выбару дзвух краін, якія трэба парабаўноўваць. У гэтай сувязі не ўсякае парабаўнанне дзвух краін з’яўляецца карысным. Асаблівую ўвагу С.Ліпсет звязае на проблему выбару парабаўноўваемых краін. Разглядаючы Японію і ЗША як прыклады краін найбольш паспяховага індустрыяльнага развіцця, ён гаворыць яшчэ аб адной харектарыстыцы стратэгіі бінарнага парабаўнання - выбар найбольш харектэрнага адрознення паміж краінамі, якія парабаўноўваюцца. У гэтым выпадку гутарка можа ісці аб зусім розных шляхах дасягнення прымысловага поспеху не на канкрэтным узроўні аналізу, а на глабальным. Такім чынам унікальнасць ці выключнасць даследваемых двух краін можна убачыць пры рознаўзроўненасці бінарнага парабаўнання.

Другім распаўсюджаным тыпам парабаўнання з’яўляецца **рэгіональнае парабаўнанне**. Яно ўключае ў сябе парабаўнанне рэгіёнаў, гэта значыць групы краін, якія былі абраны для даследвання ў выніку сходнасці іх эканамічных, палітычных, культурных і іншых харектарыстык. Рэгіональнае парабаўнанне адносіцца да дыскутуемага зараз у парабаўнальнай паліталогіі тыпу парабаўнання найбольш падобных краін у процілегласць даследванню групы краін з рознымі харектарыстыкамі. Даследчыкі падкрэсліваюць плённасць такога даследвання, таму што яно дазваляе вырашыць такія проблемы парабаўнання як парабаўнальнасць, эквівалентнасць і інш.

Амерыканскі вучоны Дж. Матц дае наступныя рэкамендацыі для парабаўнальнага аналізу падобных краін:

- для таго каб прымяніць стратэгію парабаўнання і стварыць значныя тэорыі, трэба абмежаваць поле даследвання, гэта значыць замест таго, каб даследваць усю Лацінскую Амерыку, трэба абмежаваць аб’ект вывучэння субрэгіёнам – Цэнтральная Амерыка, Паўднёвы Конус і г.д.;

- неабходна арыентавацца не на макратэорыі, а на тэорыі сярэдняга рангу, якія пабудаваны на мультыварыятыўным эмпірычным аналізе і падыходзяць да абагульнення сярэдняга ўзору;
- больш практикацца аналітычны эклектызм і ўключаць у аналіз культурныя пераменныя разам з эканамічнымі, палітычнымі і інстытуцыянальнымі;
- для таго каб пазбегнуць рэгіянальнага правінцыяналізму, неабходна звязваць рэгіянальнае даследванне метадалагічна, тэарэтычна і субстанцыянальна з глабальными проблемамі і тэндэцыямі [3, с. 239-259].

Глабальныя парадкі прадстаўляюць сабой самастойны тып парадкі, якія атрымалі шырокое распаўсюджанне пачынаючы з другой паловы XX стагоддзя. Іх асаблівасцю з'яўляецца тое, што ў якасці адзінкі аналізу тут бярэцца ўся палітычная сістэма, яе асноўныя харктарыстыкі.

Магчымасць праводзіць глабальныя даследванні з'явілася ў сувязі з развіццём парадкі статыстыкі, з'яўленнем даных па большасці краін і развіццём кампьютарных праграм апрацоўкі статыстычных і сацыялагічных даных. Асаблівая ўвага ў глабальных парадкі даследваннях палітыкі ўдзяляецца сацыяльна-эканамічным умовам з'яўлення і ўмацавання рэжымаў, проблеме роўнасці і палітыкі і г.д. “Трэцяя хвала” дэмакратызацыі дадала новы моцны імпульс глабальному парадку даследванням.

Крос-тэмпаральныя парадкі. У дадзеным тыпе парадкі даследвання вялікае значэнне надаецца часу як апературай пераменай. Час уключаецца ў даследванне, каб пераадолець статычны харктар парадкі.

Амерыканскі даследчык Н. Смэлзер лічыць дынамічны парадкі аналіз больш складаным, чым статычны, таму што пераменная часу ўключалася ў даследванне ўзаемасувязі паміж залежнымі і незалежнымі пераменными. Так, калі даследчык проста бярэ дзве кропкі развіцця якой-небудзь з'явы ў часе і іх парадкі, то гэта па Н. Смэлзеру, не з'яўляецца яшчэ дынамічным парадкі. Парадкі набывае якасць дынамічнасці, калі даследчык разглядае дынаміку змянення якой-небудзь якасці ў той ці іншы прameжак часу [6, с. 6].

Такім чынам развіццё парадкі даследвання парадзіла шэраг метадалагічных проблем, спрэчкі па якім сярод вучоных-кампаратывістаў працягваюцца і сёння. Дыскусійнасць парадкі даследвання метаду выяўляецца таксама і ў тыпах парадкі, якія пропануе парадкіальная паліталогія.

Літаратура:

1. Lijphart A. Comparative Politics and Comparative Method // The American Political Science Review. 1971. Vol. 65. № 3.
2. Lipset S. Binary Comparisons. American Exceptionalism Japanese Uniqueness // Comparing Nations. Concepts, Strategies, Substance / Ed. by M.Dogan, A.Kasancigil. Oxford, UK, Cambridge, USA: Blackwel. 1994.
3. Martz J. Comparing Similar Countries. Problems of Conceptualization and Comparability in Latin America // Comparing Nations. Concepts, Strategies, Substance / Ed. by M.Dogan, A.Kasancigil. Oxford, UK, Cambridge, USA: Blackwell, 1994.
4. Peters G. Governance Without Government? Rethinking Public Administration

// Journal of Public Administration: Research and Theory. 1998. Vol. 8. № 2.

5. *Sartori G.* Compare Why and How. Comparing, Miscomparing and the Comparative Method // Comparing Nations / Ed. by M.Dogan, A.Kazahcigil. Oxford, UK, Cambridge, USA: Blackwell, 1994.

6. *Smelser N.* The Methodology of Comparative Analysis // Comparative Research Methods. D.Warwick, S.Osherson (eds.). Prentize-Hall, INC, Englewood Cliffs, NJ, 1973.

7. *Yin R.* Case Study Research. Design and Methods. Newbury Park, London, New Delhi: Sege Publications, 1989.